

Віктар ЖЫБУЛЬ,
кандыдат філалагічных навук

ПЯЛЁСТКІ ЖОЎТАЙ АКАЦЫІ

“ЗАГАДКАВЫ” НАТАТНІК УЛАДЗІМІРА ДУБОЎКІ

Заканчэнне. Пачатак у № 7.

На наступным аркушы – ужо не накіды прозы, а кароткія выпіскі з кнігі “Бронзовыя враты” польскага пісьменніка Тадэвуша Брэзы. Увагу Уладзіміра Дубоўкі прыцягнула апісанне жыцця рымскага папы Пія XII, асабліва абрэд яго бежавання (мірапамазання). Паколькі кніга (рускі пераклад Э. Гесэн, Л. Галембы, Ю. Мірскай) убачыла свет у маскоўскім выдавецтве “Прогрэс” у 1964 г., можна зрабіць выснову, што і ўсе вышэй прыведзеныя накіды рабіліся прыкладна ў той самы час, г. зн. за два гады да здачы ўжо гатовай аповесці “Жоўтая акацыя” ў набор.

Далей ідуць яшчэ чатыры аркушы, але тып, фармат і колер паперы сведчаць, што яны вырваны з іншага нататніка (адрыўнога). На адным з іх (арк. 56) – чарнавік віншавання з Днём народзінаў нейкай Pai (на рускай мове), на іншым (арк. 57) – выпіскі з дзённіка французскіх пісьменнікаў брацоў Эдмона і Жуля Ганкураў (Масква, 1964; пераклад на рускую мову), дзе У. Дубоўка ўпадабаў такія, напрыклад, выказванні: “*Бывают книги, похожие на итальянскую кухню, – они наполняют, но не насыщают*” (т. 1, с. 51) або: “*Смех – это мерка, показатель умственного развития. Люди, смеющиеся глупо, никогда не бывают остроумны. Смех – это физиономия ума*” (с. 85). Ці: “*Exoriatur nostris ex ossibus ultor / И восстань, мститель, из нашего праха*” (с. 95).

На адной са старонак, як і можна было чакаць ад нататніка паэта, запісаны рыфмы – састаўныя і каламбурныя: *пра мяне – праміне; вымытыя – вы, мы, ты, я; абшар панаў – абшарпана* (арк. 58). Цікава, што незадоўга да таго, як У. Дубоўка пачаў рабіць занатоўкі, вядомая расійская паэтка Агнія Барту напісала кароткую п'еску-клаўнаду “*А, здравствуйте...*” (1963), пабудаваную на каламбурах, дзе два клоўны перад закрытай заслонай перакідваюцца рэплікамі падобнага кшталту:

“Второй. Кто это – мы?

Первый (объясняя жестом). Вы, мы, ты, я...

Второй. Кто – вымытые?

Первый. Да нет, я про всех говорю – вы, мы, ты, я...

Второй. Все вымытые? (Зрителям.) Это они вымытые? А кто же, по-вашему, немытый? Про кого вы говорите? Не про меня ли?

Первый. Что променяли?” і. д. [1].

Невядома, ці быў знаёмы У. Дубоўка з творам А. Барто. Каламбур мае настолькі “звышвёрдную” фанетычную, лексічную і сінтаксічную будову, што можа прыйсці адначасова розным аўтарам. А літара я ў канчатку слова *вымытыя* робіць прыведзеную гульню словаў больш арганічнай для беларускай мовы, чым для рускай.

Апошні аркуш архіўнай справы – дакладней, апошні пункт занатаванага на ім творчага плана (?) – вяртае нас ізноў да “Жоўтай акацыі”:

1) *Мікель Андж. Буанароці + Рафаэль (“Ты, як палкаводзец...”)*

2) *Як цесля ад муляра на літр зарабіў (“дым пускаў”)*

3) *Як настаўнік допісы ў газету пісаў (“Абшарпаны баян”, “Студні” і. д.), “Шашаль” (прозвішча такое)*

4) *Мадагаскарская казка (кракадзіл і жаба)*

5) *раздзел з “Ж[оўтай] а[кацыі]” пра інспектара (арк. 59).*

Што ж адлюстравалася ў творчым плане пісьменніка? Першы варыяント казкі “*Кракадзіл і жаба*” (пункт 4) У. Дубоўка напісаў у 1960 г., другі – у 1966–1967 гг.; яна ўвайшла ў кнігу “*Залатыя зярніты*” (1975). Іншыя пункты плана знайшли ўвасабленне ў аповесці “*Ганна Алелька*” (1968, выд. 1969) – наступнай пасля “*Жоўтай акацыі*”. Настаўнік Несцер Іпатавіч Лазук павітаў сваю каляжанку словамі “*Ганна Сымонаўна, як палкаводзец, ніколі не ходзіць адна, але з вялікай святай*”, што вельмі нагадвае рэпліку Мікланджэла, адрасаваную Рафаэлю. Дасціпная Ганна Сымонаўна параіла Лазуку звярнуцца ў бібліятэку па жыццяпіс Буанароці, каб даведацца, што ж на гэта адказаў Рафаэль. Як жа агаломшаны быў Несцер Іпатавіч, калі прачытаў: “*А ты, нібыта кат, ходзіш адзін?*”! Згаданы Лазук пісаў і нататкі ў раённую газету – у тым ліку пра народны ансамбль песні і танца, які выступае з “*абшарпанным баянам*”. Ёсьць у аповесці і эпізод пра цесьлю Лявона, які хітрасцю і падманам спрабаваў зарабіць “на паўлітра”, але быў строга правучаны мулярам дзядзькам Цімохам.

Але самы цікавы апошні пункт плана (“*пра інспектара*”), бо адсылае да раздзела “*Жоўтай акацыі*”, які... у кнігі не ўвайшоў.

Крыху акрэслім кантэкт. Інспектар у “Жоўтай акацыі” толькі адзін – Еўсцігней Палікарпавіч Бараболка, як вынікае з кантэксту, супрацоўнік раённага аддзела народнай адукацыі. Бараболка – бадай самы негатыўны персанаж аповесці, увасабленне жорсткага і амежаванага савецкага бюракрата, які толькі і глядзіць, каб дзесяці знайсці “крымінал” і нешта забараніць. Ён баіцца выйсці за рамкі ўсталяваных прынцыпаў і імкнення задушыць самастойную ініцыятыву. З дапамогай пагроз і запалохвання Бараболка спрабуе тримаць у страху настаўнікаў і нават дырэктараў школ. Менавіта ён найбольш актыўна выступае і супраць юннатаўскіх эксперыментau, матывуючы сваю пазіцыю тым, што “*ўсё гэта не патрэбна*”, “*не мае... гаспадарчага значэння*” і ўвогуле “*не трэба дзіцячыя галовы забіваць нейкім глупствам*” [2, с. 21]. Па словах настаўніка гісторыі Ціта Апанасавіча, Бараболка “*любіць плаваць на неглыбокіх месцах*” – як у прымым сэнсе, так і у пераносным. На шчасце, настаўніцкі калектыв Бацяноўскай школы разумее няслушнасць забаронаў, агучаных інспектарам РАНА, робіць усё па-свойму, і гэта дае плён.

Спачатку мы даведваемся пра Бараболку з размоваў настаўнікаў у раздзеле 3 («“Пакой” і “Лядоўня”»), потым ён згадваецца ў раздзелах 8 («“Бягучыя” і “Святочныя” справы») і 41 («“Прыехалі!»), але яшчэ больш фрагментарна. Дык вось, у машынапісі аповесці, што захоўваецца ў асабістым фондзе У. Дубоўкі ў БДАМЛМ (ф. 27, воп. 3, адз. зах. 5; далей спасылкі ў дужках на гэтую архіўную крыніцу), ёсць і асобны раздзел, прысвечаны Бараболку, але адхілены ці то рэдактарам У. Шахаўцом, ці то самім аўтарам (пры гэтым зазначым, што адносіны паміж імі былі добрыя, блізкія да сяброўскіх).

Гэты раздзел, пад назовай “Ходзіць, як з яйца мі на галаве...”, У. Дубоўка меркаваў змясціць паміж згаданым «“Пакой” і “Лядоўня”» (напачатку меў загаловак “Дайце яму кропку апоры!..”) і наступным «“Падпольны” гуртк “Жоўтая акацыя”». У ім аўтар спачатку нібыта апраўдаеца за створаны адмоўны вобраз школьнага інспектара: “*Нельга, значыцца, і тое адмоўнае, што было ў Еўсцігнэя Палікарпавіча, перанесці на каго б там ні было з другіх інспектароў, а тым больш на ўсіх*” (арк. 37). Спрабуе ён часткова апраўдаць і свайго героя, намякаючы на тое, што вінаваты тут не толькі сам Бараболка, але і навакольная спрыяльная глеба, панаванне “цыркулярнага духу”, якім рызыкуе прасякнуц-



Уладзімір Дубоўка з жонкай Марыяй. Почат, 1950-я гг.

ца нават “*зусім не благі чалавек*”, захварэўшы ў выніку на манію велічы: «*Ён... занадта захапіўся сваім высокім становішчам, “закахаўся” ў яго і, баючыся страціць, імкнуўся як мага адхіляць са свайго шляху ўсё тое, што магло бы неяк пашкодзіць быць на гэтай пасадзе і, наадварот, узніцца яшчэ вышэй*» (арк. 38). Як бы між іншым аўтар дае вобраз падобнага дзеяча ў галіне літаратурнай, якому належала, напрыклад, вызванні кшталту: “*Гэтай катэгорыі пісьменнікаў не падабаецца НАША САВЕЦКАЯ крытыка, не падабаецца МАРКСЫЦКА-ЛЕНІНСКІ анализ іхняе творчасці, ім больш да спадобы КАФКІ, ПАФКІ, МАФКІ БУРЖУАЗНАГА заходу і г. д. і г. д.*” (арк. 37). Выяўляецца, што і сам Бараболка “*любіць музыку, спевы, паэзію, любіць – і, пэўна ж, меў падставу выказваць сваю аўтарытэтную думку аб усім гэтым, даваць ацэнку паасобным з’явам*” (арк. 40). Адпаведна аўтар прыводзіц прыклады і Бараболкавых крытычных выказванняў, зазначаючы пры гэтым, што ягоныя веды не сягалі далей за школьнага падручнікі трэцяга класа, адсюль і спрошчанае, амежаванае ўспрыманне літаратуры і мастацтва: «*Ён адчыніў дзвёры і ўвайшоў у пакой...*” Да звольце, – пауставаў Еўсцігней Палікарпавіч, – ды гэта ж падобна на плагіят! Літаральна так было сказана некалі ў Талстога (або ў Тургенева)» (арк. 41).

А яшчэ Бараболка, аказваеца, пісаў вершы, адзін з якіх, “*Я – уладар*”, У. Дубоўка прыводзіц: «*Пад парасонам надрэчных ракі / Ціха гартаю я “ЛіМ”. / Вецер падковамі пругкіх капыт / Звоніць у сэрцы майм*” і г. д. (арк. 42). Уважліваму чытчу верш можа падацца знаёмым: так, сапраўды, ён ёсць і ў аповесці “Ганна Алелька”, толькі аўтарам яго там з’яўляецца... ужо згада-

ны Несцер Іпатавіч Лазук! Са слоў настаўніка матэматыкі Барыса Сідаравіча даведваемся, што ў мінульм Лазук “некаторы час нават інспектарам быў, калі мода была на такіх” (с. 112). Такім чынам, герой, можна сказаць, часткова перавандраваў з аднаго твора ў іншы, змяніўшы імя і прозвішча! Адпаведна, і крытыкамі верша сталі ўжо не сакратарка з рэдактарам, а калегі-настаўніцы.

І калі ўжо казаць пра “Жоўтую акацыю” як пра «самы нечаканы і адначасова самы шчыры з “зашыфраваных” твораў Дубоўкі» [7, с. 309], то трэба мець на ўвазе і гэты раздзел, галоўны герой якога, як вынікае, часткова спісаны з кагосці з літаратурных функцыянероў, крытыкаў-вульгарызатарапаў, ад якіх, асабліва ў канцы 1920-х, моцна даставалася і У. Дубоўку. (У “Ганне Алельцы” Лазук піша на сваіх калег сапраўдныя даносы і нават пагражае самому аўтару: “Пачакайце ж, таварыш аўтар! Дабяромся і да вас!”) Устаўляць такі “дарослы” раздзел у падлеткавую аповесць было даволі рызыкойна – ён крху выбываўся і тэматычна, і стылёва. Тым болей, што жаданне іранізаваць з літаратурнага жыцця У. Дубоўка часткова рэалізаваў у раздзеле 43 “Як яны пісалі ліст да беларускіх паэтаў”.

Але вернемся да дубоўкаўскага нататніка. Як бачым, ён утрымлівае самыя розныя запісы, і непасрэдна да “Жоўтай акацыі” маюць дачыненне толькі адзін празаічны накід і адна згадка ў творчым плане. Значна больш у нататніку занотовак, дзе наўпрост апавядавацца пра ссыльнае, лагернае і турэмнае жыццё, даюцца малюнкі з побыту сталінскіх вязняў і выгнанцаў. Уявіць іх апублікованымі ў 1960-я гг. не ўяўляецца магчымым: нават калі У. Дубоўка і спрабаваў данесці слова пра перажытае ў гады рэпрэсій, рэдактары бескампрамісна выкreasливалі адпаведныя фрагменты [7, с. 308].

Можа, нейкія з гэтых гісторый У. Дубоўка ўклаў у вусны дарослых персанажаў або перапрацаваў, як гісторию са ствалом-пнём, перанёсшы ў іншыя час і месца? Не, больш нічога падобнага ў “Жоўтай акацыі” мы не знаходзім. Непасрэдна ў сібірской тайзе пабываў толькі настаўнік-аграном Іван Сцяпанавіч, які ездзіў туды па кедравыя галінкі [2, с. 276], але падрабязнасцяў гэтага падарожжа аўтар не даў.

Магчыма, У. Дубоўка напачатку сапраўды збіраўся рабіць накіды да “Жоўтай акацыі”, але замест іх памяць пачала падкідуваць тое, што не давала спакою, у тым ліку эпізоды з нявольніцкага і выгнанніцкага жыцця. Некаторыя накіды, як мы адзначылі, леглі ў аснову апавяданняў са зборніка “Пялесткі”, але ў 1964 г. яны, напэўна, яшчэ не паспелі аформіцца ў канцэпцыю цэласнай кнігі, якая ўбачыла свет ужо ў 1973-м.

Зрэшты, нататнік страціў цэласнасць – мажліва, акрамя гэтых аркушаў у ім былі і іншыя, больш адпаведныя пазначанай паэтам назве.

У кожным разе загаловак нататніка не зусім стасуецца з яго зместам. І тут застаецца прыняць прапанаваную Г. Севярынцу версію, што гэта маглі быць “будучыя мемуары, скаваныя ад ворагаў пад загалоўкам дзіцячай аповесці”: перажыўшы 4 арышты і 27 гадоў турмы, ссылак і лагераў, паэт не выключаў, што пільныя прадстаўнікі “органаў” могуць прыйсці па яго зноў.

А можа, У. Дубоўка, пачаўшы весці нататнік, яшчэ і сам не ўяўляў, што з накідаў у які твор увойдзе? Можа, назва “Жоўтая акацыя” з’явілася раней за саму мастацкую задуму кнігі і яе непасрэдную рэалізацыю? Такое магчыма ў тым выпадку, калі ў назыве закладзены нейкі істотны для аўтара образ, сімвал, вобраз-канцепт. Таму было б цікава прасачыць, чым для У. Дубоўкі была жоўтая акацыя і акацыя ўвогуле.

Фларыстычная, раслінная вобразнасць вельмі арганічная для мастацкай сістэмы У. Дубоўкі. Адразу згадваецца верш “О Беларусь, мая шыпшына” – адзін з самых вядомых у спадчыне паэта. У некаторых вершах раслінная вобразы-сімвалы ўзаемадзейнічаюць, нібы пераплітаюцца паміж сабой: “Часіна ды з сокам рабіны, / ка-чаеши мяне ў чарнабылі. / На дзіды, на востры шыпшыннік / ці сэрца, ці дух мой узблі” (“Часіна ды з сокам рабіны”, 1925) [3, т. 1, с. 100], “Палыны пасівелі на ўзгорку, / а ў далінах – пялесткі ад кветак. / Мо затым і прыемна і горка, / калі скроў распрыгоришаць іх ветры?” (“Палыны пасівелі на ўзгорку”, 1925) [3, т. 1, с. 117], “Жыц-цё маё – ці васілёк, ці ружа: / вялізманая кветка дыядэмай. / Твае пялесткі лёс у свет цярушиць: / адзін... другі... I так – як след за следам” (“Трып-ціх”, 1926) [3, т. 1, с. 136] і г. д.

Аднак што да акацыі, дык тут найбольш красамоўнае сведчанне знаходзім не ў паэзіі, а ў эпістальянай спадчыне У. Дубоўкі. Чытаем яго ліст да Адама Бабарэкі, датаваны 22 снежня 1928 г.: «Калі пабачыши Гурыка – вітай. Скажы яму, што з мяне маглі б людзі выйсці, каб не та-кое жыццё. Я казаў яму пра неабходнасць скры-жавання плоднай і шматгадовай акацыі з якімі матыльковымі іншымі (гарох, боб – што пры-дасца), бульбы з памідорамі (каб не вымярзали). Наконіт акацый – яшчэ нічога не чуў, а ў Аме-рыцы ўжо прыічэпваюць да бульбы памідоры. “Янкі” пайшлі далей маіх думак... Смех смехам. А маю я яшчэ некаторыя думкі для Гурыка. Ну чым не Мігуцкі?!» [3, т. 2, с. 271].

Крыху каментароў. Гурыкам сябры называлі вядомага геолага і географа, на той час дырэктара Беларускага навукова-даследчага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі Гаўрылу Гарэцкага

(1900–1988), брата вядомага пісьменніка. А вось Mixась Мігуткі – літаратурны персанаж з сатырычнага апавядання “Ідэі” (1927) Кандрата Крапівы, ахарактарызаваны аўтарам наступнымі словамі: “Бадай не было ніводнай галіны навукі і тэхнікі, якая б яго не цікавіла і ў якую б ён не захацеў унесці нешта новае” [5, с. 70]. Плёнам “навуковых пошукаў” Мігуткага стаў “трактат аб непатрэбнасці носа”.

Параўноўваючы сябе з Мігуткім, У. Дубоўка, вядома ж, іранізаваў, але ў самаіроніі хаваецца доля праўды: ужо ў 1920-я гг. у ім усур’ёз пра-маўляў не толькі літаратар, але і няспраўджаны вучоны-батанік. І ў “Жоўтай акацыі”, і ў іншых празаічных кнігах (“Ганна Алелька”, “Як Алік у тайзе заблудзіўся”) многія фрагменты (дыялогі настаўнікаў, даклады вучняў, аўтарскія адступленні і г. д.) утрымліваюць дакладныя звесткі пра расліны, іх хімічны склад і ўздрожненне на арганізм чалавека, разнастайныя факты з навуковага жыцця, адсылкі да адпаведных прац – карацей, нагадваюць навукова-папулярныя нарысы. Напісаць такое мог толькі чалавек цікаўны і да-пытлівы, шчыра ўлюблёны ў батаніку, з уласnymі поглядамі на яе развіццё. Згадаем і тое, што У. Дубоўка вёў перапіску з адмыслоўцамі ў гэтай і сумежных сферах. Сярод яго карэспандэнтаў былі вядомы геабатанік Аляксандр Карчагін, спецыялісты ў галіне аховы і выкарыстання зя-мель Аляксандра і Уладзіслава Карлоўскія, пісьменнікі-натуралисты Мікалай Вярзілін, Іосіф Халіфман (кандыдат біялагічных навук) і Рыгор Шакулаў, вучоны-біёлаг Аляксандра Северава... Апошняя стала нават, скажам так, “ускоснай ге-раіній” “Жоўтай акацыі”: сама яна ў сюжэце не ўдзельнічае, аднак пра яе і яе працу расказваюць іншыя асобы [2, с. 162–165]. Уведзена ў твор і батанік Марыя Захараўна Лунёва (але пад про-звішчам Лаўнёва).

Але вернемся да ліста 1928 г. У цэнтры ўвагі Дубоўкі-батаніка была менавіта акацыя, эксперыменты па скрыжаванні яе з іншымі плодовы-мі культурамі. Дакладна такую задачу паставілі перад сабой і юныя герой аповесці “Жоўтая акацыя” на чале з Адамам Скрыпкам: “У Ада-ма якраз і была мэта: скарыстаць што толькі можна для прыщэпвання на жоўтую акацыю і на пераапыленне з гэтymi бабовымі раслінамі” [2, с. 117–118]. І калі аўтар пісаў, што юныя на-туралісты “ішли сустракаць заўтрашні дзень, ішли ажыццяўляць высакародную думку нашых выдатных вучоных, ператвараць летуценне ў светлу ѹяву” [2, с. 280], можна сказаць, што яны ажыццяўлялі думкі і летуценні самога У. Дубоўкі. Гэта, дарэчы, падмічае і Г. Севярынец: “...сельскагаспадарчыя планы васьмікласніка

Адама Скрыпкі і ягоных сяброў – планы самога Дубоўкі, які, як вядома, вельмі цікавіўся біяла-гічнымі эксперыментамі, заўсёды (і нават ля ла-гернага барака!) меў свой невялічкі гародчык, а, прыкладам, у Яранску, месцы першай высылкі, нават арганізаў для мясцовага райспажыў-саюза цяпліцы, у якіх вырошчваў кавуны” [7, с. 311].

Сам пісьменнік у фінальным раздзеле “Гэта не канец, а пачатак” прызнаецца: “Павінен ад-значыць, што я сам займаўся падобнымі справамі. Займаўся нямала, толькі не ў такіх умовах і не ў такіх ічастлівых абставінах, якія ёсць у вас. Калі-небудзь я раскажу вам больш падрабязна пра тое”, – і далей коратка прыгадвае, як “у далё-кай Сібіры, над ракой Бірусою, дзе зімой маразы даходзяць да шасцідзесяці градусаў”, “у 1957 годзе пасадзіў яблыні палепішаных сібірскіх гатункаў” [2, с. 283–284]. Акурат тады, 15 лістапада 1957 г., паэт быў канчатковая рэабілітаваны і атрымаў магчымасць вярнуцца дадому (у выніку зноў пасяліўся ў Маскве). Таму натуральна гучалі пытанні кшталту “А навошта ты іх садзіш? Яны альбо павышаюць, альбо ты паедзеш у Бела-русь і не пакаштуеш яблыкаў” [2, с. 284].

Такім чынам, аповесць была важная і дарагая Уладзіміру Дубоўку тым, што ў ёй ён паспраба-ваў, хай сабе рукамі герояў, увасобіць уласную даўнюю мару, якой не было наканавана здзейс-ніцца з прычыны ў тым ліку і рэпрэсій. А хіба твор пра няспраўджаную мару жыцця не вар-ты таго, каб працаўцаў над ім, як сцвярджаюць даследчыкі, “па 18 гадзін у суткі” [7, с. 309]?

Спіс літаратуры

- 1. Барто, А.** Собрание сочинений : в 3 т. [Электронный ресурс] / А. Барто. – М. : Дет. лит., 1970. – Т. 3. – Режим доступа : <https://www.litmir.me/br/?b=191827&p=15>. – Дата доступа : 08.06.2020.
- 2. Дубоўка, У.** Жоўтая акацыя : аповесць / У. Дубоўка. – Мінск : Беларусь, 1967.
- 3. Дубоўка, У.** Збор твораў : у 2 т. / У. Дубоўка ; уклад., прадм. і камент. Д. Давідоўскага. – Мінск : Лімарыус, 2017.
- 4. Дубоўка, У.** Пялесткі : апавяданні-ўспаміны / У. Дубоўка. – Мінск : Маст. літ., 1973.
- 5. Крапіва, К.** Ідэі : [апавяданне] / К. Крапіва // Узвышша. – 1927. – № 4.
- 6. Остен-Сакен Лев Эрнестович** [Электронный ре-сурс] // Архиерейское подворье в селе Никольское (Заклю-ка). – Режим доступа : <http://hram-nikolsky.cerkov.ru/xram-bozhie-materi-aktyrskaya/>. – Дата доступа : 08.06.2020.
- 7. Севярынец, Г. К.** Шыфры Уладзіміра Дубоўкі : апо-весць “Жоўтая акацыя” як летапіс разгрому “Узвышша” / Г. К. Севярынец // Дзясятая Танкаўская чытанні (да Года культуры ў Беларусі) : зб. наукаў. арт. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал. : В. Д. Старычонак, І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц ; адк. рэд. В. Д. Старычонак. – Мінск : БДПУ, 2016.